


Ба53 990



Бэ 53 990

ОСКАР УАЙЛЬД

БАЛЯДА
РЭДЫНГСКАЕ ТУРМЫ



988800

4
32648

Ба53 990

КНІЖКІЦА „МАЛАДНЯК“

5
9-13

ОСКАР УАЙЛЬД



БАЛЯДА РЭДЫНГСКАЕ
ТУРМЫ

Бел. эдэсэл
Ба53 990
1994 г.

Пераклаў
разъмерам аўтэнтыку
з ангельскай мовы
міхась дуброўскі



БІБЛІАННЕ ЦБ МАЛАДНЯКА
МЕНСК—1926

Беларуская дзяржаўная друкарня
Заказ № 1008
У ліку 2000 экз.
Галоўлітбел № 14125

25.11.2009




ПАМЯЦІ

К. Т. У.

быўшага кавалерыстага каралеўскай
коннай гвардзії.

Памёр у вастрозе яго вяліцтва.

Рэдынг, Бэркшыр, 7-га ліпня 1896 г.



БАЛЯДА РЭДЫНГСКАЕ ТУРМЫ



I

Ня быў ён болей у пунсовым,
 Бо кроў з віна зрабіў,—
 Віно і кроў трымалі рукі,
 Як з мёртвай знайдзен быў,
 Жанчыну тую, што кахаў ён,
 У ложку загубіў.

І ён ішоў між вінаватых
 У шэрае зашыт,
 Ішоў ён лёгка і вясёлым
 Яго здаваўся від,
 Але ня знаю, каб глядзеў хто,
 Як ён, на кругавід.

Нідзе, ніколі я ня бачыў,
 Каб прагавіта зрок
 Упіўся так ў істужку сіні,
 Якую наш астрог
 Лічыў заўсёды вольным небам
 І зайдрасна съярот.

З другімі душамі ішоў я,
А думкі з ім былі
Аб тым, які учынак рукі
Яго зрабіць маглі.
Як раптам хтось шапнуў за мною:
„Жджэ, небарак, пятлі“.

А божа-ж мой, турмы зъяняцку
Дрыгнула дужа цъвердзь,
І стала неба, як у горне
Растопленая медзь,
І хоць увесь хварэў я духам,
Цяпер ня съмеў хварэць.

Я толькі знаў, з якою думкай
Ён робіць кожны крок,
Глядзіць на пышны дзень уважна,
Наколькі даў астрог:
Забіўши тую, што кахаў ён,
Хай сам ідзе у мрок.

Усе зьнішчаць каханых сталі,
Як арадзіўся съвет:
Адзін заб'е паглядам лютым,
Той здраду кіне ўсьлед,
Ляклівы губіць пацалункам,
Гэрой бярэ штылет.

Адзін заб'е каханье юным,
У старасьці другі,
Той удушае абыйманьнем,
Той звонам дарагім,
А добры—нож бярэ, бо мёртвы
Ня ведае тугі.

Той прагне надта, гэты мала—
Купляе,—прадае,
Той плача шмат, спакойны гэты
І ўздыху не пральле,
Аднак-жа, кат ня ўсім забойцам
Пазыку аддае.



Ня ўсіх забойцаў съмерць чакае
З вяроўкаю ганьбы,

Ня ўсім пятля абыйме шыі,
А палатно чубы,

І зваляцца скрэзь дошкі ногі,
Паважыўши слупы.

Ня ўсе ў бязмоўнасьці дазораў
І дзень, і нач сядзяць,

Якія плач і стогн малітвы
Нявольніка сачаць,

Сачаць, каб у турмы здабычу—
Сябе—ня мог адняць.

Ня ўсе пабачаць пры съвітаньні,
Забіўшия у кут

У камэры, Папа у белым,
Які заўсёды тут,

Судзьдзю й турмы Дазорцу ў чорным,
Прынесших ім Прысуд.

Ня ўсе адзенуцца пакорна
 У няслаўны свой паход
Ў той час, як Доктар моўчкі смокча
 Усякі паварот,
І ход гадзіннікаў кішэнных
 Грукоча, як завод.

Ня ўсе пазнаюць мукі смагі,
 Што паліць горш пяску,
Калі зъяниацку кат наложыць
 На плечы іх руку,
І каб ніколі мук ня мелі,
 Раздасьць па учкурку.

Ня ўсім Адходнае чытаньне
 Аддасца ў галаве,
Калі жах сэрца разважае,
 Што ён яшчэ жыве;
Ня ткне труну сваю, як войдзе
 Пад страшную павець.

Ня ўсе ў паветра погляд кінуць
Скrozъ вузкі лапік шкла,
Ня ўсе губамі праха ўзмоляць,
Каб съмерць хутчэй прышла,—
Не датыкнеца пацалункам
Кайафа да чала.

II

Ўжо тыдняў шэсьць гуляў жаўнер наш
У шэрае зашыт,
Ішоў ён лёгка, і вясёлым
Яго здаваўся від,
Але ня знаю, каб глядзеў хто,
Як ён, на кругавід.

Нідзе, ніколі я ня бачыў,
Каб прагавіта зрок
Упіўся так ў істужку сіні,
Якую наш астрог
Лічыў заўсёды вольным небам
І зайдрасна съярог.

Ня корчыў рук ён безрассудна
І бога не прасіў,
Каб у ганебным склепе муکі
Надзею ўваскрасіў,
А толькі жмурыўся на сонца
І ўсьцяж паветра піў.

Ня корчыў рук ён і ня плакаў,
Пакорлівы даўно,
Ён толькі раньне піў, як быццам
Давала моц яно:—
Адкрытым ротам піў ён сонца,
Як добрае віно.

І я, і ўсе мы ў іншым коле
Пытаючы ішлі
Аб тым, які учынак руکі
Яго зрабіць маглі,
З тупым зъдзіўленьнем мы сачылі
За тым, хто жджэ пятлі.

І дзіўна знаць было, што вязень
Мог весела хадзіць,
І дзіўна знаць было, што хціва
На кругавід глядзіць,
І дзіўна знаць было, што гэтак
Павінен заплаціць.

І дуб, і клён лісьцём зялёным
Вясною цешаць нас,
А страшна бачыць слуп драўляны
І гадзіну—паяс,
Бо чалавек там стане плодам
Раней, чым прыдзе час.

Сядзець высока—кожны вока
Намульвае да сълёз,
Але бяз жаху хто на плаху
Жыцьцё сваё узынёс,
Каб падзвііца скроль ашыйнік
На харство нябёс?

Прыемна скокамі заўсёды
Каханье аздабляць,
І там, дзе чутны флейты, лютні,
Прыемна ўсім гуляць,
Але з пятлёю над зямлёю
Ня соладка скакаць.

І мы уважна з болем страшным
Сачылі яго сълед,
І кожны думаў, ці ня кіне
І ён так гэты съвет;
Убачыць прагнүў кожны Багна
Сваё паміж прымет.

Але, урэшце, між Падсудных
Нябожчык не хадзіў,
І ведаў я, што ён ў засьценак
Турмы уведзен быў,
І больш ніколі ня убачу
Таго, што так сачыў.

Мы стрэліся, як судны мора
У навалу з двух шляхоў,
Не гаварылі сябра з сябрам,
Бо мы ня мелі слоў.
Мы стрэліся ня ў ноч съятую,
А ў цяжкі дзень судоў.

І ён, як я, ў мурох турэмных
Людзкім адкідкам быў,
Нас людзі выпіхнулі з сэрца
І зараз бог забыў,
Жалезны зеў, што Грэх шукае,
Са злосцю нас схапіў.



III

Двор Даўжнікоў быў мурам скован,
Са съцен спаўзаў зялец,
І ў гэта нетра йшло паветра
З-пад неба, як сьвінец;
З яго бакоў хадзіла варта,
Каб не памёр мярцьвец.

Ці ён сядзеў з вартаўнікамі,
Што дзень і нач маўчаць,
Якія плач і стогн малітвы
Нявольніка сачаць,
Сачаць, каб у турмы здабычу —
Сябе — на мог адняць.

Дазорца быў суровы служка,
Які Статут спаўняў,
А Доктар Сьмерць, як факт вучоны,
Нам часта выкладаў,
І двойчы ў дзень к нам поп пры-
ходзіў
І кніжку пакідаў.

І двойчы ў дзень курыў ён піпку
І піва піў қарэц,—
Яго душа была пакойна;
Нам гаварыў хлапец,
Што задаволена й бяз болі
Чакае свой канец.

Але чаму спакойна мог ён
Аб гэтым нам казаць;
Маўчала варта ўся упарта,
Ніхто ня съмеў спытаць,—
Бо вартаўнік павінен маску
Маўклівасьці тримаць.

А мо' быць кожны з іх, як можна,
Дабро зрабіць быў рад,
Але што Літасьць там, дзе скован
Злачынстваў страшны клад,
Якое слова будзе нова,
Што скажа брату брат?

Хадой нязграбнай мы рабілі
Наш блазенскі парад,—
Дык што: лічылі нас адною
Між Д'ябальскіх Брыгад,
Тут карак зголен, рух ня волен,—
Вясёлы маскарад.

Мы аб матуз ірвалі кіпці,
Зьдзіралі скуру з рук,
Мы церлі дзъверы і падлогу,
Скаблілі краты й люк,
Убогім стадам рад за радам
Нясьлі мы гвалт і стук.

Дзяругі шылі, білі камень,
Круцілі калаўрот,
Мы білі бляху, гымны праху
Сьпявалі ў поўны рот,
Але у кожнага на сэрцы
Ляжаў спакойна гнёт.

6 | 53990

Ляжаў што злыдні й нашы тыдні,
Як твань між траў, паўзлі,
Выпадак люты горш атруты
Мы тут зрабіць маглі;
Аднойчы, ідучы з работы,
Ля ямы мы прашлі.

Разъяўленым правальлем дзірка
Жывую чула рэч,
Крыві прасіў бруд ямы сівы,
Асфальт блішчэў, як меч;
І знаў наш полак, што на золак
Адзін атойдзе прэч.

Ішлі мы проста там, дзе яма,
Дзе Съмерць і Суд, і Страх,
Прашоў там кат у мрок з прыладам,
Прапоўз, як цяжкі мах;—
У нумарованных магілах
Мы свой хавалі прах.

Той ноччу Цені ў калісрах
Мільгалі тут і там,
І крокаў гукі горад мукі
Не аддаваў вушам;
І быццам мары ў вокны твары
Глядзелі з нашых ям.

А ён быў тым, хто ў красках лога
Лятунак сном абняў;
Жаўнер з клякоткай сон салодкі
Той дбайна пільнаваў,
Жаўнер дзівіўся, што салодка
Ён перад карай спаў.

Ледзь там ня съпяць, дзе плакаць
Ня быўшым у съязах,
Драпежнік, злодзей і забойца
Былі ўсе на нагах,
Скrozь кожны мозаг поўз на рукі
Другога з болем жах.

О, страшна адчуваць і несьці
Староннія грахі,
Якія быццам шпага ў сэрцы,
Што ткне з усёй магі;
За тую кроў душылі сълёзы,
Што праліваў другі.

І варта ў лямцевым абуцьці
Паўзла ля нумарэй,
Паўзла пужліва, каб падгледзіць
У шчыліну дзьяврэй,
Як не маліўшыся ніколі
Маліўся там скарэй.

Ўсю ноч мы пільна на каленях
Маліліся за труп,
Паўноч суровая вітала
На катафалку зруб,
І смак Пакуты быў для сэрца,
Як жоўці смак для губ.

Пяялі пеўні шэры, жоўты,
 А рання не нясьлі,
Пачвары Жаха ў нашы вуглы
 Вужакамі паўзьлі,
І кожны дух, што ходзіць з ноччу,
 Вязаў іх у вузлы.

Яны каціліся натоўпам,
 Як на кірмаш народ,
Сваімі скокамі рабілі
 Прыгожы пераплёт,
І з малімоніяй агіднай
 Трымалі мары сход.

Яны з грымасай гібкай масай
 Ішлі рука ў руку,
Ступала банда сарабандай,
 Як мётлы па таку,
Рабіла рэзка арабескі
 Завеяй па пяску.

Марыонэтак з піруэтам
Цікавіла хадзіць,
Пад флейты плача карагоды
Страшэнныя вадзіць,—
Яны пяялі, ўсе пяялі,
Каб мёртвых разбудзіць.

„Ого,—крычалі,—мір бязъмежан,
А цесна жыць у ём!“

Іграць ахвотна ў карты стане
Здаволены жыцьцём,
Але прайграе, хто іграе
Ня ўмеюочы з Грахом.

О, не з паветра жах істоты
Славольныя нясьлі
Туды, дзе путы сном Пакуты
На вольны рух ляглі,
Яны, о, Езус, як жывыя
Клубяцца па зямлі.

Нячутным крокам, трошкі бокам
Навокал каля нас
Яны круціліся у вальцу,
Кудысь манілі нас
Усьмешкай хуткай прастыту гкі
Ў малітвы цяжкі час.

Ужо заплакаў вецер рання,
 А noch яшчэ жыла,
 У бязьмежных кроснах цемра млосна
 Тканіну мглы пляла,
 І мы стагналі, духам палі,
 Што Кара дня ішла.

Навокал съцен турэмных вецер
 Галосячы блудзіў,
 Каток сталёвы ледзьве клёваў,
 Мінуты адвадзіў...
 О, вецер, кручаны, за што ў нас,
 Ты стогны разбудзіў?

Урэшце, ў цені агароды
 На вапнавай съцяне
 Раптоўна стаў адбітак відзен
 Сьвінцовых кратай мне,
 І ведаў я, што ў іншым месцы
 Сусьвет ужо ясьнеў.

У шэсьць гадзін мялі, дзе трэба,
У сем маўчалі мы,
Але хістаньнем ветра раньня
Гулі вуглы турмы,
Бо Съмерці Уладар намер меў
Тым дыханьнем забіць.

Яна была амаль прыметна,—
Ні конна, ні ў багры,—
Вяроўка, дошкі, месца трошкі
Між слупаў на гары;
Звяястун гатовы й мотуз новы
Чакалі ледзь пары.

Мы, як ў ахвоты па балоту
Панураму ішлі,
Мы тут ужыцца і маліцца
Ўжо болей не маглі,
З усёй мярлогі ўсе трывогі
З Надзеяй уцяклі.

Для Чалавека шлях Прысуды
Заўсёды прости быў,—
Ў ём гіблі моцны і нядужы,
Хто жыў і хто ня жыў;
Пятой жалезнай моцай моцных
Спрадвеку ён душыў.

Усе жадалі звона—восем,
Быў кожны сух язык,
Мы ведалі, што момант гэты,—
Праклятай Долі крык,—
Аднолькава і злых, і добрых
Зажме пятля кадык.

Жадаючи васьмі, другое
Ніхто ня мог рабіць,
Дзеля жаданьня ўсё мы раньне
Ня съмелі гаманіць,
Але здавалася—шалёны
У сэрцы ў нас бубніць.

Зъянацку скальхнуў паветра
Гадзінъніка удар,
І у турме рыданье ўстала.
Нядужасыці ахвяр,—
Так дужыцца проказай хворы
У кругу балотных мар.

Як часам страшнае мы бачым
Сярод крышталю сноў,
Пабачылі мы трос пяньковы,
Стары абрус і кроў,
Дзе съціснуў кат у крык малітву
Нявольную бяз слоў.

Увесь той боль, каторым жыў ён,
У крыку агъярэў,
І дзікай справы пот крывавы
Хутчэй другіх я стрэў,—
Хто болей жыў жыцьця другога,
Той болей і хварэў.

— —

IV

Няма імши у раньне кары,
Бо некаму служыць,
Съвящэннік сэрцам надта хворы
І бледзен, і дрыжыць,
Ці ён зусім ад страху ў хаце,
Як мёртвы, сам ляжыць.

Нас пільнявалі да другога
Паўдзённага званка,
Грукоучы ключамі варты,
Шукала нас рука,
І выхадзілі мы пахіла
З жілезнага мяшка.

На двор, у божы съвет мы вышлі,
Але быў шлях закрыт,
Быў твар ва ўсіх то вельмі белы,
То шэры, бы граніт...
Ніхто так не глядзеў уважна,
Як ён, на кругавід.

Нідзе, ніколі я ня бачыў,
Каб прагавіта зрок
Упіўся так ў істужку сіні,
Якую наш астрог
Лічыў заусёды вольным небам
І зайдрасна съцярог.

Быў кожны з нас пахілы тварам,
Лагодны, як аўца.
І кожны думаў, мо‘ ён жджэ
Падобнага канца;
Калі адзін забіў жывога,
То многа—мерцьвяца.

Хто учыняе грэх у другі,—
Катуе мёртвых зноў,
Сілком заплямлены зъдзірае
З нябожчыка пакроў,
Сілком выцягвае па кроплі
Запечаную кроў.

Падобны клоунам адзеньнем,
У цяжкую пару

Бязмоўна мы ішлі навокал
Па коўзкаму двару.

Бязмоўна мы ішлі навокал
Калёной сябр к сябру.

Бязмоўна мы ішлі навокал,
Скразь розум наш пусты—
Успамінаньні аб страшэнным
Шумелі, як кусты,
Хватаўся Жах ісьці наперад,
А ззаду Страх бляды.

Туды, сюды хадзіла Варта
І пільнавала Жах,
Уся была ў мундзірах з голкі
І ў съвятачных штанах,
А што, рабіла—выдавала
Нам вапна на нагах.

Мы месца, што глядзела ямай,
У другі не знашлі,
Бачнеліся ля съцен турэмных
Ледзь колеры зямлі,
Пясок і бруд, і вапна кучай
На мёртвага ляглі.

І
мантыяй якоюсь рэдкай
Ён дзіўна быў накрыт:
Для зъдзекі большай над памершым
Пакінут голым стыд,
Ляжыць скаваны кайданамі,
Бясформены на від.

І вапна мяса есьць і косьці
Вымае мерцвяца;
Днём цела есьць, а ноччу косьці;
У таемнасьці капца
Есьць мяса й косьць папераменку,
А сэрца—без канца.

І тры гады ня будуць сеяць
Зярнят ніякіх там,
Бо тры гады ня ўзойдзе сем'я,
Дзе шмат крыавых плям;
І цягнецца ўсё месца тое,
Да зор, падобна нам.

Здаецца ім—забойцы сэрца
Спаганіць, што ня сей,—
Няпраўда! Зъмешаная з кроюю
Зямля шмат лепш людзей,
Там колер алых рож чырвоней
І белых рож бялей.

З грудзей узойдзе белай рожы,
А з губ—чырвона-цьвет,
Хто ведаць можа тыя дзівы,
Якія мае съвет,
З тых пор, як старцаў кій прад Папай
Стай зеленьню адзет.

Чырвонай рожы, белай рожы
У мурох турмы няма,
Каменънем, цэглай, чарапіцай
Красуецца турма,
Тут, рожы смутак-бы лячылі,
Съятлей была-бы цьма.

Сюды ніякіх рож пялёстак
Ніколі не спадзе,
Пясоқ і бруд ля съцен турэмных
У атруchanай вадзе,
Акрутнасьць душ з бязъмежнай ноччу
Тут гутарку вядзе.

І хоць нябожчык быў абкружан
 Турэмнаю съцянай,
І дух у ланцугох ня ходзіць
 З гадзінаю начной,
І дух закуты толькі стогне
 Пад цягатой зямной,—

Ён супакоіўся, тужлівы,
 У цішыне труны,
Туды ня сходзяць чарадою
 Шалеючая сны,—
Бо там няма ні зорак дзіўных,
 Ні Сонца, ні Луны.

Яго цягнулі, як жывёлу,
 Як зъвер павешан ён,
Не адпявалі панаҳвіду
 І не званілі ў звон,—
З жыцьця пасъпешна захапілі
 І выкінулі вон.

З яго было адзеньне зъята,
Каб выглядзеў, як слуп,
І стала горла барвяністым,
І зірк уважны туп;
Насіўся злога гучны рогат,
Дзе быў паложан труп.

Ня пойдзе поп туды маліцца,
К няслайной яме той,
Не пакладзе адзнаку крыжа
Прывычнаю рукой,
Хоць і павінен ён выконваць
Там абавязак свой.

Ён перашоў граніцу шчасьця
• І лютых мук жывых;
Ў разьбітай урне Шкадаванья
І стогн, і плач ня съціх,—
Аб ім адкінутыя плачуць,
Бо плакаць—доля іх.

V

Праўдзіў ці не Закон—ня знаю,
 А добра зналі мы,
 Што вельмі моцны мура съцены
 І доўгі дні турмы,
 Што кожны дзень падобен году,
 І кожны год—нямы.

І ведаў я: Закон усякі,
 Што мае Чалавек,
 Як першым братам брат забіт быў
 І съвет стаў съвет калек,—
 Мякіну дбайне ашчаджае,
 Зярно кідае ў зьдзек.

І ведаў я, было б ня дрэнна,
 Каб думаў так любы,—
 Астрог, які народ будуе,
 Ёсьць дом яго ганьбы,
 Куды у мрок ад Сонца брата
 Кідае брат съляпы

Хаваюць там і зрокі сонца,
І зорак залатых,
Сваё хаваюць добра Пекла,
Каб спраў ня бачыў тых,
Якія ў ім кішаць, як чэрві,—
Ні грэшны, ні съяты.

Раджаюць правы злых там справы,—
 Турма не для дабра,
Ўсё добрае у чалавеку
 Там гіне, як мара,
Вартуюць нашы дзъверы роспач
 І нудная Пара.

Прымусяць там дзіця малое
 Да съмерці працеваць,
Ахвотна з жартам стануць хворых
 І сівых катаўцаць,
Даваў загады ёлуп дурню;
 А што было сказаць...

Жывуць там людзі ў цесных дзірках
 Вільготных і глухіх,
Жывая съмерць смуродам дыша
 У вокны з-пад страхі,
Мярцьвее ўсё і толькі Похаць
 Адгрукувае сігі.

Вада, якою нас пайлі
 Была—агідны мут,
Нам горкі хлеб давалі з вапнай,
 Глытаўся ён, як прут,
І сон хадзіў, крычаўши к часу
 І быў бязъмежна лют.

Астрожны Голад з бледнай Смагай,
Як джала двох вужак,
Але наш ропат гэты клопат
Не падымаў-бы так,
Калі-б цягот, што днём мы носім,
Другі быў ноччу смак.

Заўсёды нач у кожным сэрцы
І на губах праклён,
Ў асобным пекле кожны з працы
Съязамі асьляплён,
І цішыня страшней навокал,
Чым дзесь жалобны звон.

Ніхто з чужых да нас ня прыдзе
Пагаманіць, як свой,
І вока жорсткае вартуе
Скрозь дзъверы наш спакой.
Забыты ўсімі, гінем, гінем
І целам, і душой.

Іржавае жыцьцё—ўжо лепей
Адразу-бы забіць,
Адзін кляне, другі галосіць,
Той стогне і цярпіць,
Але прыходзіць к нам Бязьмежнасьць
Каменъне душ крышиць.

І сэрца кожнае; што вып'є
Турэмнай кельлі кат,—
Судно ад міра дарагога,
Той нечаканы клад,
Які калісъці ў дом праказны
Ліў дзіўны арамат.

Шчасльівыя, каторых сэрцы
Ня могуць больш ісьці,
Як чалавек інакшы можа
Ад Грэху адыйсьці
І к новаму жыцьцю дарогу
Інакшую знайсьці?

І ён з багрыстым, пухлым горлам,
Чый так уважліў зрок,

Чакаў таго, хто Душагуба
У Рай увесыці мог;

Хто каецца ў хваробе духа,—
Ад мук жыцьця далёк.

Той чалавек, які ў чырвоным
Яму Закон чытаў,

Каб замірыўся ён з злачынствам,—
Жыцьця тры тыдні даў,

Каб змыў крывёю міг няслайны,
Ў які ён нож тримаў.

Абмылі сълёзы рукі тыя,
Што мелі кроў і сталь,

Звяярнулася да рук злачынца
Ізноўку чыстата

І стала Каіна адзнака
Пячаткаю хрыста.

VI

Ля Рэдынга астрог ёсьць Рэдынг
 І ў ім—ганебны роў,

Ляжыць там чалавек тужлівы
 Між агнявых зубоў,

Ляжыць у саване агнёвым,
 Няма над мёртвым слоў.

Яго да ўваскрасеньня мёртвых
 Нічый ня ўзьбудзіць крок,

Чя трэба сълёз там непатрэбных,
 Дзе ён пакорна лёг,—

Забіўши тую, што кахаў ён,
 І сам пашоў у мрок.

Усе зынішчаць каханых сталі,
 Як арадзіўся съвет,

Адзін заб'е паглядам лютым,
 Той кіне зраду ўсьлед,

Ляклівы губіць пацалункам,
 Гэрой бярэ штылет.

1964

Бел. аддзан
1994 г.

З Ъ М Е С Т

Баляда Рэдынгскае турмы

Стар.

Песня	I	7
"	II	13
"	III	17
"	IV	29
"	V	37
"	VI	43


1868. 1968. 100th Anniversary




Бел

Цана 20 кап.

124







R0000000 1957299